

Запрашае субота!

10 МАЯ

Назва мерапрыемства	Час правядзення	Месца правядзення	Клас	Адказны
Тэматычная выстава "Гарады-героі", прысвечаная 80-годдзю пачатку Вялікай Айчыннай вайны	09.00-13.00	Вестыбюль	1-11	Хмара І.А., Дворак Н.В.
1 - 4 класы				
Гадзіна зносін "Твой цацвераногі сябар"	09.50- 10.35	Кабінет №9	2-4	Касілка Т.У.
Конкурс малюнкаў "Акцябраты малююць Перамогу"	12.00 - 12.45	Кабінет №23	2-4	Куш М.Г.
5 - 9 класы				
Кансультаванне бацькоў "Рэкамендацыі бацькам па забеспячэнні бяспекі ў летні перыяд"	09.00 - 10.30	Кабінет №5	Бацькі вучн. 6	Папека С.В.
Групавая кансультацыя "Як пераадолець страх перад экзаменам?"	11.15 - 12.00	Кабінет №18	9	СТПТС
Калейдаскоп рухомых гульняў "Вясёлы настрой"	11.00 - 12.00	Школьны стадыён	5-6	Жук І.С.
Краязнаўчы вечар "Нашы знакамiтыя землякі"	12.00- 12.45	Школьная бібліятэка	7-8	Бяскроўная Л.А.
10 - 11 класы				
Наведванне факультатывных заняткаў згодна раскладу	08.30 - 12.55	***		***
Групавая кансультацыя "Як пераадолець страх перад экзаменам?"	11.15 - 12.00	Кабінет №18	11	СТПТС
Кінамараф он "Глядзі і памятай" Прагляд і абмеркаванне фільма "Баллада о солдате"	12.05-13.00	Кабинет №18	10-11	Бобковская Л.С.